

# НАЙВАЖНЕЙШЫЯ ПРАВІЛЫ

## Назоўнік

1. Склоненне назоўніка вызначаецца па канчатку *gen. sg.*:

1-е скл.	2-е скл.	3-е скл.	4-е скл.	5-е скл.
<b>-ae</b>	<b>-i</b>	<b>-is</b>	<b>-ūs (-us)</b>	<b>-ei (-ēi)</b>
aqua, ae <i>f</i>	reus, i <i>m</i>	lex, legis <i>f</i>	manus, ūs <i>f</i>	res, rei <i>f</i>

2. Аснова – гэта частка слова без канчатка:

Назоўнік	Аснова	
	Правільна	Няправільна
victoria, ae <i>f</i>	victori-	victor-
imperium, i <i>n</i>	imperi-	imper-

3. Аснова назоўнікаў 2-га склонення на **-er** і большасці назоўнікаў 3-га склонення (акрамя роўнаскладовых) вызначаецца па форме *gen. sg.* шляхам адкідвання канчаткаў **-i** (2-е скл.), **-is** (3-е скл.):

Назоўнік	Аснова	
	Правільна	Няправільна
ager, agri <i>m</i>	agr-	ag-, ager-
nomen, īnis <i>n</i>	nomīn-	nōm-, nōmen-

Але (роўнаскладовыя назоўнікі 3-га склонення):

Назоўнік	Аснова	
	Правільна	Няправільна
civis, is <i>m</i>	cīv-	eīvis-
mare, is <i>n</i>	mar-	mare-

4. Склонавыя канчаткі далучаюцца да асновы:

Назоўнік	Поўная форма <i>gen. sg.</i>	
	Правільна	Няправільна
vicus, i <i>m</i>	vici	vīeusi
nomen, īnis <i>n</i>	nomīnis	nōmenis
civis, is <i>m</i>	civis	eīvisis

## Прыметнік

5. Склоненне прыметніка вызначаецца па канцавых элементах слоўнікавай формы:

Канцавыя элементы слоўнікавай формы			Склоненне	Прыклад
<i>m</i>	<i>f</i>	<i>n</i>		
<b>-us</b>	<b>-a</b>	<b>-um</b>	1–2-е скл.	magnus, a, um
<b>-er</b>	<b>-a</b>	<b>-um</b>	1–2-е скл.	niger, gra, grum
<b>-er</b>	<b>-is</b>	<b>-e</b>	3-е скл. трох канчаткаў	paluster, tris, tre
<b>-is</b>	<b>-e</b>		3-е скл. двух канчаткаў	facīlis, e

  

Канцавыя элементы слоўнікавай формы		Склоненне	Прыклад
<i>nom. sg. m, f, n</i>	<i>gen. sg. m, f, n</i>		
<b>-s</b>	<b>-is</b>	3-е скл. аднаго канчатка	dives, ītis
<b>-ns</b>	<b>-is</b>	3-е скл. аднаго канчатка	sapiens, entis
<b>-x</b>	<b>-is</b>	3-е скл. аднаго канчатка	felix, īcis
<b>-r</b>	<b>-is</b>	3-е скл. аднаго канчатка	par, paris

6. У прыметнікаў 1–2-га скланення формы мужчынскага (на **-us**, **-er**) і ніякага (на **-um**) роду скланяеца па 2-м скланенні, формы жаночага роду (на **-a**) – па 1-м скланенні.

7. Прыметнікі 3-га скланення ў звычайнай ступені скланяюцца па 3-м галосным скланенні (але *dives*, *pauper*, *vetus*, *princeps*, *particeps* – па зычным).

8. Вышэйшая ступень прыметнікаў утвараеца з дапамогай суфікса **-iōr-** (*nom. sg. n -ius*) і скланяеца па 3-м зычным скланенні.

9. Найвышэйшая ступень прыметнікаў утвараеца з дапамогай суфіксаў **-issim-**, **-rīm-**, **-līm-** і скланяеца па 1–2-м скланенні.

10. Аснова прыметнікаў на **-er** вызначаеца па форме *nom. sg. f* шляхам адкідвання канчаткаў **-a** (1–2-е скл.), **-is** (3-е скл.):

Прыметнік	<i>Nom. sg. f</i>	Аснова	
		Правільна	Няправільна
niger, gra, grum	nigra	nigr-	<b>nig-</b> , <b>niger-</b>
paluster, tris, tre	palustris	palustr-	<b>palust-</b> , <b>paluster-</b>

11. Аснова прыметнікаў 3-га скланення двух канчаткаў вызначаеца па форме *nom. sg. f* шляхам адкідвання канчатка **-is**:

Прыметнік	<i>Nom. sg. f</i>	Аснова	
		Правільна	Няправільна
facīlis, e	facīlis	facil-	<b>faeñlis-</b>

12. Аснова прыметнікаў 3-га скланення аднаго канчатка вызначаеца па форме *gen. sg.*, якая прыводзіцца ў слоўнікавай форме, шляхам адкідвання канчатка **-is**:

Слоўнікавая форма прыметніка	<i>Gen. sg.</i>	Аснова	
		Правільна	Няправільна
dives, ītis	divītis	divīt-	<b>div-</b> , <b>divesīt-</b>
sapiens, entis	sapientis	sapient-	<b>sapien-</b> , <b>sapiensent-</b>

13. Аснова прыметнікаў ў вышэйшай ступені супадае з формай *nom. sg. m, f* вышэйшай ступені:

Звычайнай ступені	Вышэйшай ступені	Аснова вышэйшай ступені	
		Правільна	Няправільна
dives, ītis	divitior, ius	divītior-	<b>divīt-</b>

## Дзеяслоў

14. Дзеясловы размяркоўваюцца па спражэннях у залежнасці ад гуку, на які заканчваеца аснова *infectum*:

I спр.	II спр.	IIIa спр.	IIIb спр.	IV спр.
<b>-ā</b>	<b>-ē</b>	<b>-зычны/-u</b>	<b>-ī</b>	<b>-ī</b>

15. Аснова *infectum* вызначаеца па 1-й асноўнай форме; у I спражэнні канчатак **-o** замяняеца на **ā**, у астатніх спражэннях адкідваеца:

I спр.	II спр.	IIIa спр.	IIIb спр.	IV спр.
orno	habeo	scribo	facio	venio
ornā-	habē-	scrib-	facī-	venī-

16. Ад асновы *infectum* утвараюцца:

а) неасабовыя формы:

Форма	Суфіксы	Канчаткі
<i>inf. praes. act.</i>	- <b>re</b> (I, II, IV)/- <b>ere</b> (III)	—
<i>inf. praes. pass.</i>	- <b>ri</b> (I, II, IV)/- <b>i</b> (III)	—
<i>pcp. praes. act.</i>	- <b>ns</b> (I, II)/- <b>ens</b> (III, IV) ( <i>nom. sg.</i> )	—
	- <b>nt-</b> (I, II)/- <b>ent-</b> (III, IV)	3-е галосн. скл.

б) асабовыя формы:

Форма	Суфіксы	Канчаткі (без злуч. галосн.)
<i>praes. ind. act./pass.</i>	—	<b>actīvi</b> / <b>passīvi</b>
<i>imperf. ind. act./pass.</i>	- <b>bā-</b> (I, II)/- <b>eba-</b> (III, IV)	<b>actīvi</b> / <b>passīvi</b>
<i>fut. I. ind. act./pass.</i>	- <b>b-</b> (I, II)/- <b>a-</b> (1 <i>sg.</i> ), - <b>ē-</b> (III, IV)	<b>actīvi</b> / <b>passīvi</b>
<i>imperat. praes. act.</i>	—	- <b>Ø</b> (I, II, IV)/- <b>e</b> (III); - <b>te</b>

17. Пры ўтварэнні асноўных форм стандартных дзеясловаў, г. зн. дзеясловаў, для якіх у слоўніку прыводзіцца толькі 1-я асноўная форма і нумар спражэння, да 1-й асноўной формы дабаўляюцца наступныя канцавыя элементы:

Асн. форма	I спр.	II спр.	IV спр.
2-я	<b>āvi</b>	<b>ēvi</b>	<b>īvi</b>
3-я	<b>ātum</b>	<b>ētum</b>	<b>ītum</b>
4-я	<b>āre</b>	<b>ēre</b>	<b>īre</b>

18. Аснова *perfectum* вызначаецца 2-й асноўнай форме шляхам адкідання канчатка **-i**.

19. Ад асновы *perfectum* утвараюцца:

а) неасабовыя формы:

Форма	Суфіксы	Канчаткі
<i>inf. perf. act.</i>	- <b>isse</b>	—

б) асабовыя формы:

Форма	Суфіксы	Канчаткі
<i>perf. ind. act.</i>	—	<b>perfecti</b>
<i>pqperf. ind. act.</i>	- <b>ērā-</b>	<b>actīvi</b>
<i>fut. II. ind. act.</i>	- <b>ēr-</b> (1 <i>sg.</i> )/- <b>ērī-</b>	<b>actīvi</b>

20. Аснова *supīnum* вызначаецца па 3-й асноўнай форме шляхам адкідання канчатка **-um**.

21. Ад асновы *supīnum* утвараюцца:

а) неасабовыя формы, якія складаюцца з аднаго слова:

Форма	Суфіксы	Канчаткі
<i>supīnum</i>	—	<b>-um</b>
<i>pcp. perf. pass.</i>	—	1–2 скл.
<i>pcp. fut. act.</i>	- <b>ūr-</b>	1–2 скл.

б) неасабовыя формы, якія складаюцца з двух слоў:

Форма	1-е слова	2-е слова
<i>inf. perf. pass.</i>	<i>pcp. perf. pass.</i>	<b>esse</b>
<i>inf. fut. act.</i>	<i>pcp. fut. act.</i>	<b>esse</b>
<i>inf. fut. pass.</i>	<i>supīnum</i>	<b>iri</b>

в) асабовыя формы, якія складаюцца з двух слоў:

Форма	1-е слова	2-е слова
<i>perf. ind. pass.</i>	<i>pcp. perf. pass.</i>	sum в <i>praes. ind.</i>
<i>pqperf. ind. pass.</i>	<i>pcp. perf. pass.</i>	sum в <i>imperf. ind.</i>
<i>fut. II. ind. pass.</i>	<i>pcp. perf. pass.</i>	sum в <i>fut. I ind.</i>

## Сінтаксіс

22. Назоўнік у р. скл. адказвае на пытанні *каго?* *чаго?* і залежыць ад назоўніка. Назоўнік у він. скл. адказвае на пытанні *каго?* *што?* і залежыць ад дзеяслова. Напрыклад: *Мячык хлопчыка* (р. скл.); *Бачу хлопчыка* (він. скл.).

23. Канструкцыям тыпу *няма чаго-небудзь* (р. скл.) адпавядаюць лацінскія канструкцыі *не ёсць што-небудзь* (*пот.*): **Cerēbrum** (*пот.*) non est. – **Няма мозгу** (р. скл.).

24. Канструкцыям тыпу *нічога не рабіць* і да т. п. (два адмоўі) адпавядаюць лацінскія канструкцыі *нічога рабіць* (адно адмоўе): *Nihil facere*. – *Нічога не рабіць*.

25. Канструкцыям тыпу *для мяне, у мяне* і да т. п. звычайна адпавядае *dat.* без прыназоўніка: *Mihi satis.* – *Для мяне (= мне) дастаткова.* *Mihi est.* – *У мяне ёсць.* *Mihi non est.* – *У мяне няма.*

26. Іменная частка выказніка, якая ў беларускай мове ўжываецца ў наз. або тв. скл., у лацінскай мове заўсёды ставіцца ў *пот.*: **Cicēro fuit orator clarus** (*пот.*). – **Цыцэрон быў вядомы прамоўца** (наз. скл.). **Cicēro fuit consul** (*пот.*). – **Цыцэрон быў консулам** (тв. скл.).

27. Канструкцыям тыпу *рабіць каго-небудзь* (він. скл.) *кім-небудзь* (тв. скл.) і да т. п. адпавядаюць лацінскія канструкцыі з двумя *acc.*: *Cicerōnem* (*acc.*) *consūlēm* (*acc.*) *creāre*. – *Абіраць Цыцэrona* (він. скл.) *консулам* (тв. скл.).

28. Канструкцыям тыпу *хто-небудзь* (наз. скл.) *робіцца кім-небудзь* (тв. скл.) і да т. п. адпавядаюць лацінскія канструкцыі з двумя *pot.*: *Cicēro* (*pot.*) *consul* (*pot.*) *creātur*. – *Цыцэрон* (наз. скл.) *абіраецца консулам* (тв. скл.).

29. Прыметнікі (дзеепрыметнікі, займеннікі) дапасуюцца да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне, але могуць адносіцца да іншага скланення: *poēta*, *ae m* (1-е скл., бо ў *gen. sg.* канчатак **-ae**) + *clarus*, *a*, *um* (1–2-е скл., бо ў слоўнікавай форме заканчваецца на **-us**, **-a**, **-um**; паколькі слова *poēta* мужчынскага роду, выбіраем форму *clarus*; яна скланяецца па 2-м скл., бо гэта форма мужчынскага роду) = *poēta clarus* (*poēta* – *pot. sg. m*, 1-е скл.; *clarus* – *pot. sg. m*, 2-е скл.).

30. Пры вышэйшай ступені ў беларускай мове ўжываецца канструкцыя з прыназоўнікам *за* + він. скл., у лацінскай – *abl.* без прыназоўніка: *Arbor altior fruīce* (*abl.*) *est.* – *Дрэва вышэйшае за куст* (він. скл.).

31. Пры найвышэйшай ступені ў беларускай мове ўжываецца канструкцыя з прыназоўнікам *з* + р. скл., у лацінскай – *gen.* без прыназоўніка: *Altissima arbōrum* (*gen.*). – *Самае высокое з дрэваў*.

32. Прыйназоўнікі **in** – *у, на, sub* – *пад* патрабуюць *acc.*, калі адказваюць на пытанне *куды?*, і *abl.*, калі адказваюць на пытанне *дзе?: у ваду – in aquam* (*acc.*), *у вадзе – in aquā* (*abl.*); *у будучыню – in futūrum* (*acc.*), *у будучыні – in futūro* (*abl.*).

33. Imperfectum, як правіла, адказвае на пытанне *што рабіў?*; perfectum, як правіла, адказвае на пытанне *што зрабіў?*; plusquamperfectum адказвае на абодва пытанні, але ўжываецца рэдка, звычайна ў даданых сказах.

34. Формам на **-ща**, **-ся** звычайна адпавядзе залежны стан: *Faci* (*inf. praes. pass.*). – *Рабіца*. *Facior* (*praes. ind. pass.*). – *Раблюся*. *Faciēbar* (*im-perf. ind. pass.*) – *Я рабіуся*.

35. Формам будучага часу незалежнага стану тыпу *буду рабіць*, якія складаюцца з двух слоў, звычайна адпавядзе *fut. I ind. act.*, які складаецца з аднага слова: *Faciam*. – *Буду рабіць* (= *зраблю*).

36. Формам будучага часу залежнага стану тыпу *буду зроблены*, якія складаюцца з двух слоў, звычайна адпавядзе *fut. I ind. pass.*, які складаецца з аднага слова: *Faciar*. – *Буду зроблены* (= *зраблюся*).

37. Формам прошлага часу залежнага стану тыпу *быў зроблены*, якія складаюцца з двух слоў, звычайна адпавядзе *perf. ind. pass.*, які таксама складаецца з двух слоў: *Factus sum*. – *Я быў зроблены*.

38. Формам дзеепрыметнікаў прошлага часу залежнага стану тыпу *зроблены*, якія складаюцца з аднага слова, звычайна адпавядзе *perf. ind. pass.*, які складаецца з двух слоў: *Electio facta est*. – *Выбар зроблены* (= *быў зроблены*).

39а. Прыназоўнік **a (ab)** на беларускую мову не перакладаецца, калі ўказвае на адушаўлёны суб'ект дзеяння ў залежнай канструкцыі: *Statua a puellis ornātur*. – *Статуя ўпрыгожваецца дзяўчынкамі*.

39б. У лацінскай мове ў залежнай канструкцыі адушаўлёны суб'ект дзеяння заўсёды ўжываецца з прыназоўнікам **a (ab)**: *Статуя ўпрыгожваецца дзяўчынкамі*. – *Statua a puellis ornātur*.

40. Агляд сінтаксічных зваротаў (стандартныя выпадкі):

Кіруочы дзеяслоў	Лагічны дзейнік	Лагічны выказнік	Злучнікі
Accusatīvus cum infinitīvo			
• пэўна-асабовая форма; • незалежны стан	accusatīvus	infinitīvus	<i>што, каб</i>
Nominatīvus cum infinitīvo			
• няпэўна-асабовая/безасабовая фор- ма; • залежны стан	nominatīvus	infinitīvus	<i>што, каб</i>
Ablatīvus absolutus			
–	ablatīvus	participium	<i>калі, так як, хоць, як</i>

Лагічны дзейнік перакладаецца назоўным склонам, лагічны выказнік – асабовай формай, прычым яго стан захоўваецца.

